



6 ЛІПЕНЯ 2010 г.
АЎТОРАК
№ 129
(26737)

Кошт 600 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

НАША ГАЛОЎНАЕ, СЬВЯТОЕ СЬВЯТА

Беларусь адсвяткавала Дзень Незалежнасці



Дзень Незалежнасці ў сталіцы.



Фота БЕЛТА

МЫТНЫ КОДЭКС МЫТНАГА САЮЗА ў АДНОСІНАХ ПАМІЖ БЕЛАРУССЮ, РАСІЯЙ І КАЗАХСТАНАМ УСТУПАЕ ў СІЛУ 3 6 ЛІПЕНЯ 2010 ГОДА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў ўдзел у пасяджэнні Міджэаржаўнага Савета Еўразійскага эканамічнага супольніцтва на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, якое адкрылася ў Астане (Казахстан), перадае БЕЛТА.



Фота БЕЛТА

На пасяджэнні Міджэаржаўнага Савета Еўразійскага эканамічнага супольніцтва ў Астане (Казахстан) у суботні дзень кіраўнікоў дзяржаў — удзельніц Мыйтнага саюза замацавана рашэнне аб уступленні ў сілу Мыйтнага кодэкса Мыйтнага саюза ў адносінах паміж Беларуссю, Расіяй і Казахстанам. Да адносінаў паміж трыма краінамі кодэкс прымяняецца з 6 ліпеня гэтага года, а да адносінаў паміж Расіяй і Казахстанам — з 1 ліпеня 2010 года.

З 6 ліпеня паміж трыма краінамі ўтвараецца адзіная мыйтная тэрыторыя. Кіраўнікі дзяржаў Мыйтнага саюза дамовіліся аб неабходнасці актывізацыі распрацоўкі пагадненняў па фарміраванні адзінай эканамічнай прасторы паміж трыма краінамі. Усе пагадненні па АЭП павінны быць распрацаваны да 1 студзеня 2011 года.

Мыйтныя пошліны на нафту і нафтапрадукты будуць зняты для Беларусі пасля падпісання і ратыфікацыі нашай краінай усяго пакета дакументаў па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Расіі і Казахстана. Аднаваецца рашэнне замацавана ў Пратакале аб асобных часовых выключэннях з рэжым функцыянавання адзінай мыйтнай тэрыторыі Мыйтнага саюза, які падпісаны адначасова з рашэннем аб уводзе ў дзеянне Мыйтнага кодэкса. Такім чынам, мыйтныя пошліны на нафту і нафтапрадукты для Беларусі будуць зняты аўтаматычна, незалежна ад таго, калі дакументаў па АЭП падпішучы і ратыфікуючы Расія і Казахстан. Раней прапаноўвалася зняць гэтыя мыйтныя пошліны для беларускага боку толькі пасля падпісання і ратыфікацыі пакета дакументаў па АЭП усімі краінамі — удзельніцамі Мыйтнага саюза.

У пратокале замацавана захаванне да 1 ліпеня 2011 года дзюэчных ставак мыйтных пошлін на легкавыя аўтамабілі для фізічных асобаў. Гэта значыць, іх рэгуляванне нацыянальнымі заканадаўствам прадоўжана яшчэ амаль на год. Акрамя таго, да 1 ліпеня 2011 года ў Беларусі захоўваецца нацыянальны рэжым рэгулявання гандлю з тэрыторыямі краінамі, што на гэтым этапе вельмі важна для нашай краіны.

«Беларусь зыходзіць з таго, што любы саюз, больш таго, блізкіх браціц дзяржаў, — мы можам аб гэтым так гаварыць, — павінен быць на карысць, прыносіць большую карысць народу. У тым ліку і наша новае ўтварэнне — Мыйтны саюз. Пляжывём — пабачым», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік беларускай дзяржаўнай падзякавай Прэзідэнта Казахстана Нурсултан Назарбаев за тры намаганні, якія ён заўсёды прыкладваў па пашырэнні інтэграцыі ў рамках Еўразійскага і Мыйтнага саюза. «Ён, можна сказаць, быў маторам нашых адносінаў у рамках Еўразійскага», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Сёння кіраўнікі дзяржаў Еўразійскага таксама падпісалі новую рэдакцыю статута суда супольніцтва. У адпаведнасці з новым статутам Суд Еўразійскага зможэ займацца вырашэннем спрэчак эканамічнага характару, якія ўзнікаюць у рамках функцыянавання МС. Ён таксама зможэ прымаць рашэнні, абавязковыя для выканання, у тым ліку па справах адносна Камісіі Мыйтнага саюза. Права на зварот у Суд Еўразійскага (акрамя дзяржаў — членаў Еўразійскага і Мыйтнага саюза) прадастаўлена органам Еўразійскага, органам Мыйтнага саюза і суб'ектам гаспадарання дзяржаў — членаў МС. Такія змяненні поўнацю адпавядаюць інтарэсам Беларусі.

Акрамя таго, пацверджаны намер краіны — удзельніцы Мыйтнага саюза аб уступленні ў СГА на кансалідаванай аснове. «Адной з галоўных мэтаў праводзімай работы ў рамках Еўразійскага, безумоўна, з'яўляецца ўмацаванне пазіцыі дзяржаў — членаў супольніцтва ў міжнародных гандлёвых адносінах. У гэтым кантэксце мы становачы ацэньваем работу адзінай перагаворнай дэлегацыі, якая запячыце правэс уступлення дзяржаў — членаў Мыйтнага саюза на кансалідаваных умовах, як мы раней і дамаўляліся», — сказаў Нурсултан Назарбаев.

Наступнае пасяджэнне Міджэаржаўнага Савета Еўразійскага на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў пройдзе ў другой палове жніўня 2010 года ў Маскве.

Прэзідэнт дзясяткаў краін віншаваў Беларусь з Днём Незалежнасці

У адрас кіраўніка беларускай дзяржаўнай працягваюць паступаць віншаванні з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

Шматлікія віншавальныя пасланні паступілі ад кіраўнікоў дзяржаў, грамадскіх і палітычных дзеячэў блізкага і далёкага замежжа, у тым ліку лідэраў Азербайджана, Арменіі, Казахстана, Расіі, Таджыкістана, Туркменістана, Узбекістана, Кітая, Венесуэлы, Паўднёвай Карэі, Грэцыі, Балгарыі, Інданезіі, Кубы, ФРГ, Італіі, Швецыі, Швейцарыі, В'етнама, Катары, Бахрэйна, Амана, Саудаўскай Аравіі, Лівіі і многіх іншых. Прэзідэнт і беларускі народ віншуюць кіраўнікі расійскіх рэгіёнаў, мэр Масквы, кіраўнікі палітычных партый Расійскай Федэрацыі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Дзмітрый Мядзведзеў павіншаваў Аляксандра Лукашэнку і грамадзян Беларусі з Днём Незалежнасці

Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў павіншаваў Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнку і грамадзян Беларусі з Днём Незалежнасці, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе Кремля.

«Глыбока сімвалічна, што менавіта ў гэты дзень мы разам адзначаем гадавіну вызвалення беларускай зямлі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў», — гаворыцца ў пасланні Дзмітрыя Мядзведзева. — Суровыя выпрабаванні ваеннага ліхалецтва яшчэ цясней згуртавалі нашы народы, аб'ядналі ішмаватэявымі традыцыямі добрасуседства і плённага супрацоўніцтва, агульнялі культурнымі і духоўнымі каштоўнасцямі, сляўнымі старонкамі сумеснай гісторыі».

Прэзідэнт Расіі адзначыў, што на цяперашнім этапе «перад намі стаюць важныя практычныя задачы паслядоўнага ўмацавання дэмакратычных асноў дзяржаўнасці, тэжналагічнай мадэрнізацыі і сацыяльна-эканамічнага развіцця». На думку прэзідэнта Расіі, дадатковыя магчымасці для іх эфектыўнага вырашэння даюць інтэграцыйныя працэсы, у тым ліку ў рамках Мыйтнага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы. Прэзідэнт Расіі выказаў упэўненасць, што ўлік інтарэсаў адзін аднаго, прагматычны і адказны падыход да ўдзелу ў рэгіянальных аб'яднаннях — СНД, АДКБ, Еўразійскага — будзе садзейнічаць павышэнню дабрабыту грамадзян Беларусі і Расіі, стабільнасці і блісцы на еўрапейскім кантыненте.

Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сьбае асабіста павіншаваў Браніслава Камароўскага

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сьбае асабіста павіншаваў Браніслава Камароўскага з выбраннем на пост Прэзідэнта Рэспублікі Польшчы.

Кіраўнік беларускай дзяржаўнай лічбы, што гістарычныя, культурныя, эканамічныя і сацыяльныя сувязі, якія існуюць паміж нашымі народамі, з'яўляюцца трывалым фундаментам для далейшага істотнага пашырэння плённага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Польшчай ва ўсіх сферах агульнага для нас інтарэсу. «Перакананы, што сумеснымі намаганнямі мы зможам адкрыць новую старонку ў развіцці беларуска-польскіх адносінаў на прынцыпах добрасуседства, сяброўства, партнёрства і ўзаемнай павягі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Нурсултана Назарбаева з юбілеем

«Ваша шматгранная дзейнасць, накіраваная на пабудову моцнага і квітнэўскага Казахстана, заслужыла самай высокай павягі», — гаворыцца, у прыватнасці, ў віншаванні.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што, разглядаючы Казахстан у якасці прыярытэтнага стратэгічнага партнёра ў Цэнтральнай Азіі, Беларусь выступае па наўпаўненне беларуска-казахстанскіх адносінаў якасна новым зместам, наданне ім прарыўнага характару.

Кіраўнік беларускай дзяржаўнай перакананы, што далейшае ўмацаванне палітычнага дыялога, актывнае міжурдавае ўзаемадзеянне, пашырэнне міжрэгіянальных сувязяў будуць садзейнічаць усёбаковай ралізацыі вялікага патэнцыялу супрацоўніцтва паміж дзюма краінамі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЛЮДЗІ ПАВІННЫ СЯБРАВАЦЬ І ДАПАМАГАЦЬ АДНО АДНАМУ

66 гадоў таму быў вызвалены Мінск, 65 гадоў таму нашы дзяды і прадзеды са слязімамі на вачах служылі паведанні на радзі аб Вялікай Перамоце над фашысцкай Германіяй. Тых, хто быў вядома чым вайсковым жаху, засталася сёння, у XXI стагоддзі, не так і шмат. І ўсе яны маюць болей за



Акцыя «Спяваем гімн разам» у Гомелі.

Людміла Васільёўна

...З Людмілай Васільёўнай Варганавой мы пазнаёміліся ў парку Чалюскай кавы. Тут ААТ «Ускод», якое мае сетку цырульняў па Мінску, арганізавала сваеасабілы падарунак для ветэранаў: прама ў парк, у спецыяльнай палатцы яны маглі бясплатна зрабіць сабе прычоску ці трычоску. Восі і Людміла Васільёўна скарысталася такой магчымасцю, і, як яна прызналася, гэта ўжо не першы раз — на 9 мая яна таксама заходзіла на аналагічную акцыю.

— Мне цяпер 84 гады, а да васьмідзесяці бегала на лыжах, удзельнічала ў прэзідэнцкай лыжні і абганяла ўсіх, — кажа Людміла Варганова. — А цяпер ужо старая стала... Але спяваю ў двух харах

— настаўніцкі хоры ветэранаў і ў хору «Лёсы».

Нарадзілася Людміла Васільёўна ў горадзе Гжацку (сённяшня горад Гагарына, Смаленская вобласць), але 50 гадоў яна пражыла ў Мінску і працавала настаўніцай фізікультуры ў 3-й, 49-й школах і школе-інтэрнаце па музыцы і выярэленым мастацтве, а таксама выкладала лячэбную фізікультуру на курсах павышэння кваліфікацыі. Калі мы з Людмілай Васільёўнай трохі разнаёміліся, я не мог не спытаць пра тое, якім быў яе лёс у часы вайны:

— Калі пачалася вайна, мне было 14 гадоў. Немцаў я ўвучыла 9 кашчынкай, вакол нашашага дома стала 8 танкаў.

— Але самае галоўнае — кожны з нас адчувае сьбае свабодным грамадзянінам свабоднай краіны. І гэта пачуццё літаральна акрыляе, натхняе на здзяйсненні пераўтварэнні», — адзначыў беларускі лідар.

Паводле яго слоў, самастойная, шматвектарная знешняя палітыка, непрыемнае любога дыктату і наўскай, як і Захаду, так і ў Скод, прынеслі Беларусі аўтарытэт і прызнанне, сталі прыкладам для маладых дэмакратычных дзяржаў у розных рэгіёнах свету. За гады незалежнасці Беларусь шматразо-

ва прымножыла свой эканамічны патэнцыял, ператварылася ў краіну з сучаснай эканомікай. «Мы адкрылі і сумленна заяўляем аб сваёй гатоўнасці супраціўляцца з усімі без выключэння партнёрамі: Расіяй, краінамі СНД, Еўразіазаа, ЗША, Кітайскай Народнай Рэспублікай, нашымі сябрамі ў Азіі і Паўднёвай Амерыцы. Але выключна на раўнапраўнай аснове без якога-небудзь уронна нашанянальных інтарэсам», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка паразмаўляў з ветэранамі і людзьмі, якія прыйшлі на святэ. Пасля урачыстай часткі ён адказаў на пытанні журналістаў. У прыватнасці, адказаўшы на пытанне аб тым, час ветэранамі ў Беларусі рэсурсы для захавання незалежнасці ў гэтыя прастыя часы ў беларускай гісторыі, наогул, і не было. «Якім бы ні быў сёння складаным час — гэта час стваральнай працы, і ў гэты час лёс наш і нашай краіны вырашае мы. Ён залежыць ад нас. У мінутых пакаленні не заўсёды лёс залежаў ад іх. Давялося згуртавацца, аб'яднацца, спадзявацца на дапамогу Госпада, і ён нас не пакінуў у гэты бядае, ён заўсёды нас дапамагаў», — адзначыў кіраўнік дзяржаўнай.

«Усім сіламі і рэсурсамі, якія ёсць у мяне, у нашай дзяржаўнай і народа, мы захаваем незалежнасць і суверэнітэт», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца пазіцыі кіраўніцтва Расіі, якую ўжо займае ў адносінах з Беларуссю, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Нічога страшнага не адбываецца. Для нас нічога новага, мы паспелі ўжо адаптавацца і прыставацца да такой палітыкі. Мы проста раней не гаварылі аб складанасцях, цяжкасцях (ціпер больш адкрыта прызнаем, сталі прыкладам для маладых дэмакратычных дзяржаў у розных рэгіёнах свету. За гады незалежнасці Беларусь шматразо-

ЗАГАДЫ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ БЕЛАРУСЬ ПЕРАТВАРЫЛАСЯ ў КРАІНУ З СУЧАСНАЙ ЭКАНОМІКАЙ

Аб гэтым 3 ліпеня на цырымоніі ўскладання вяноў да манумента Перамогі ў Мінску заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.

Аляксандр Лукашэнка прыняў ўдзел у святковым шэсці з Кастрычніцкай плошчы да манумента на плошчы Перамогі. Усяго ў шэсці прынялі ўдзел некалькі тысяч чалавек, у тым ліку ветэраны і моладзь. Аляксандр Лукашэнка ўсклаў вянок да манумента Перамогі. Да падножжа абеліска таксама былі ўскладзены вякі і кветкі ад кіраўнікоў дзяржаўнага, прадстаўнікоў палітычных і грамадскіх аб'яднанняў краіны, рэлігійных канфесій, замежных дыпламатаў.

«Сёння наша галоўнае дзяржаўнае і сапраўды святое святэ — Дзень вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І глыбока сімвалічна, што ён стаў для беларускай нацыі Днём Незалежнасці. Беларусь — адзіная краіна на постсавецкай прасторы, якая не вядзе свайго свабоднага ўдзелу ад падпісання дэкларацыі аб ім. І ў гэтым кроку правіліся адвечная гісторычная мудрасць і наша прызорлівасць. Свабоду нельга атрымаць дзякуючы чыймуўсці расчырку прыра. Любы, нават самы важны дакумент — проста папера, калі за ім не стаюць сіла і воля народа. Наша незалежнасць заснавана на выніках працы ахвяраў многіх папярэдніх пакаленняў», — сказаў кіраўнік дзяржаўнай.

«Усім сіламі і рэсурсамі, якія ёсць у мяне, у нашай дзяржаўнай і народа, мы захаваем незалежнасць і суверэнітэт», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца пазіцыі кіраўніцтва Расіі, якую ўжо займае ў адносінах з Беларуссю, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Нічога страшнага не адбываецца. Для нас нічога новага, мы паспелі ўжо адаптавацца і прыставацца да такой палітыкі. Мы проста раней не гаварылі аб складанасцях, цяжкасцях (ціпер больш адкрыта прызнаем, сталі прыкладам для маладых дэмакратычных дзяржаў у розных рэгіёнах свету. За гады незалежнасці Беларусь шматразо-

ва прымножыла свой эканамічны патэнцыял, ператварылася ў краіну з сучаснай эканомікай. «Мы адкрылі і сумленна заяўляем аб сваёй гатоўнасці супраціўляцца з усімі без выключэння партнёрамі: Расіяй, краінамі СНД, Еўразіазаа, ЗША, Кітайскай Народнай Рэспублікай, нашымі сябрамі ў Азіі і Паўднёвай Амерыцы. Але выключна на раўнапраўнай аснове без якога-небудзь уронна нашанянальных інтарэсам», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка паразмаўляў з ветэранамі і людзьмі, якія прыйшлі на святэ. Пасля урачыстай часткі ён адказаў на пытанні журналістаў. У прыватнасці, адказаўшы на пытанне аб тым, час ветэранамі ў Беларусі рэсурсы для захавання незалежнасці ў гэтыя прастыя часы ў беларускай гісторыі, наогул, і не было. «Якім бы ні быў сёння складаным час — гэта час стваральнай працы, і ў гэты час лёс наш і нашай краіны вырашае мы. Ён залежыць ад нас. У мінутых пакаленні не заўсёды лёс залежаў ад іх. Давялося згуртавацца, аб'яднацца, спадзявацца на дапамогу Госпада, і ён нас не пакінуў у гэты бядае, ён заўсёды нас дапамагаў», — адзначыў кіраўнік дзяржаўнай.

«Усім сіламі і рэсурсамі, якія ёсць у мяне, у нашай дзяржаўнай і народа, мы захаваем незалежнасць і суверэнітэт», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца пазіцыі кіраўніцтва Расіі, якую ўжо займае ў адносінах з Беларуссю, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Нічога страшнага не адбываецца. Для нас нічога новага, мы паспелі ўжо адаптавацца і прыставацца да такой палітыкі. Мы проста раней не гаварылі аб складанасцях, цяжкасцях (ціпер больш адкрыта прызнаем, сталі прыкладам для маладых дэмакратычных дзяржаў у розных рэгіёнах свету. За гады незалежнасці Беларусь шматразо-

ва прымножыла свой эканамічны патэнцыял, ператварылася ў краіну з сучаснай эканомікай. «Мы адкрылі і сумленна заяўляем аб сваёй гатоўнасці супраціўляцца з усімі без выключэння партнёрамі: Расіяй, краінамі СНД, Еўразіазаа, ЗША, Кітайскай Народнай Рэспублікай, нашымі сябрамі ў Азіі і Паўднёвай Амерыцы. Але выключна на раўнапраўнай аснове без якога-небудзь уронна нашанянальных інтарэсам», — сказаў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка паразмаўляў з ветэранамі і людзьмі, якія прыйшлі на святэ. Пасля урачыстай часткі ён адказаў на пытанні журналістаў. У прыватнасці, адказаўшы на пытанне аб тым, час ветэранамі ў Беларусі рэсурсы для захавання незалежнасці ў гэтыя прастыя часы ў беларускай гісторыі, наогул, і не было. «Якім бы ні быў сёння складаным час — гэта час стваральнай працы, і ў гэты час лёс наш і нашай краіны вырашае мы. Ён залежыць ад нас. У мінутых пакаленні не заўсёды лёс залежаў ад іх. Давялося згуртавацца, аб'яднацца, спадзявацца на дапамогу Госпада, і ён нас не пакінуў у гэты бядае, ён заўсёды нас дапамагаў», — адзначыў кіраўнік дзяржаўнай.

«Усім сіламі і рэсурсамі, якія ёсць у мяне, у нашай дзяржаўнай і народа, мы захаваем незалежнасць і суверэнітэт», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца пазіцыі кіраўніцтва Расіі, якую ўжо займае ў адносінах з Беларуссю, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Нічога страшнага не адбываецца. Для нас нічога новага, мы паспелі ўжо адаптавацца і прыставацца да такой палітыкі. Мы проста раней не гаварылі аб складанасцях, цяжкасцях (ціпер больш адкрыта прызнаем, сталі прыкладам для маладых дэмакратычных дзяржаў у розных рэгіёнах свету. За гады незалежнасці Беларусь шматразо-

ISSN 1990 - 763X

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 6.07.2010г. (для бн разлікаў)	
1 долар ЗША	3 015,00
1 еўра	3 780,51
1 латвійскі лат	5 327,80
1 літоўскі літ	1 094,12
1 чэшская крона	147,14
1 польскі злоты	918,07
1 расійскі рубель	96,91
1 украінская грыўна	380,92

Курсы замежных валют для безвалютнага разліку	
USD	31,1124
10 UAH	39,3330
1000 BYR	10,3158
EUR	39,0305

Аўтар: Уладзіслаў Грышын

ЦВК ДА ВЫБАРАЎ «ЗАЎЖДЫ ГАТОЎ!»

Аднак размова пра канкрэтную дату лічыць пакуль заўчаснымі

Адстаўка карэцкіроўкі — Як у ЦВК успрынялі сумесную заяву Венецыянскай камісіі СЕ і БДПЧ АБСЕ пра неабходнасць у далейшай працягваць выбарчага заканадаўства Беларусі?

— Нічога, што можна было б разглядаць як фактар ціску, гэтыя арганізацыі пакуль не працягваюць. Больш за тое, дадзеныя ім ацэнка носяць пазітыўны характар, — мяркуе старшыня Цэнтральнай камісіі па выбарах і правадзенні рэспубліканскіх рэфэрэндумаў Лідзія ЯРМОШЫНА. — Там гаворыцца, што паміж Беларуссю і еўраструктурамі ідзе дыялог — больш рулівы і павяжлівы, чым раней. Відачэ, асноўная дыскусія вядзецца наогул таго, што АБСЕ настойвае на пакрыжаваным рэгламентацыі дзеянняў выбаркама падчас падліку галасоў. Паводле

рэкамендацыі АБСЕ мы адшылі ад маўклівага падліку галасоў: абавязалі старшыню ўчастковай камісіі аб'яўляць вынікі па кожнай скрыні для галасавання — яшчэ да таго, як будзе вывешчаны пратакол. Аднак і гэтак, на думку АБСЕ, недастаткова. Яны лічаць, што трэба агучыць вынікі па кожным бюлетэні. Мы ж мяркуем, што гэта прамерна заяцне працэдурой падліку галасоў — аж да раныці.

Хто б што ні казаў, аднак для прэзідэнцкага выбараў ніякіх карэцкіроўкаў заканадаўства ўжо дакладна не будзе.

— Па першае, на гэты і часу няма да старту кампаніі застаецца самае вялікае — чатыры месяцы, — падкрэслівае Л. Ярмошына. — Па-другое, змены, унесеныя цяпер, прырэчылі б і самім стандартам АБСЕ: у кіраўніцтва па назіранні ўказана, што выбарчае заканадаўства не павінна змяняцца на працягу шасці месяцаў, якія папярэднічаюць кампаніі.

І ўвогуле, на думку спадарыні Ярмошынай, «у нас вельмі добрае,

АУКЦИОНЫ ПО ПРОДАЖЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

WWW.RLT.BY

ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО «КОПЫЛЬСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД» (ПРОДАВЕЦ) КУП «МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ» (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА)

ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже имущества Столбцовского производственного участка ОАО «Копыльский маслосырзавод», расположенного по адресу: г. Столбцы, ул. Свердлова, 3, в составе зданий:

производственное здание, об. пл. 2919,0 кв.м, производственно-вспомогательный цех, об. пл. 423,0 кв.м, здание котельной, об. пл. 261,5 кв.м, здание компрессорной, 201,7 кв.м, здание прачечной, об. пл. 109,6 кв.м, автогараж, об. пл. 156,3 кв.м, здание моечной автомолцистерн, об. пл. 493,4 кв.м, здание ТП 27, об. пл. 60,8 кв.м, воздушная компрессорная, об. пл. 38,7 кв.м, **сооружений, передаточных механизмов, оборудования** и иного имущества согласно инвентаризационной описи основных средств по Столбцовскому производственному участку на 01.06.2009. **Начальная цена с НДС (снижена на 50%) – 1 700 119 485 бел. руб.** Под обжалование объектов недвижимости сформировано два земельных участка об. пл. 0,7471 га; 0,0876 га. Задаток 100 000 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2009. Аукцион состоится **22.07.2010 в 12.00** по адресу: г. Минск, ул. Чакалова, 5, к. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 21.07.2010 до 17.00 по указанному адресу.

ПРЫТУЛІ ЗЛАДЗЕЙКУ

У кватэры індывідуальнага прадпрыемства па вул. Першамайскай у Пінску, выкрасі 5 т'яс, дэпараві і 2,5 млн рублёў. Аператыўні ўстанавілі, што грошы прыхапіла яго 23-гадовая работніца, якая выкарыст

ЦВК ДА ВЫБАРЫ «ЗАЎЖДЫ ГАТОВ!»

(Заканчэне. Пачатак на 1-й стар.)
Раўненне на Цэнтрыбаркам
Беларускія выбаркамы, хоць і працуюць на грамадскіх пачатках, славіцца заўзятыя да працы. Як вынік — занадта жорсткія дзеянні ў дачыненні да ўдзельнікаў выбараў. Такія выпадкі падчас мінусі мясцовых выбараў прызнавалі і сам Цэнтрыбаркам.

— Было такое, аднак мы з выбаркамамі пастаянна праводзім тлумачальную работу. Проста розніца ў дакладнасці выканання рэкамендацый АБСЕ на ўзроўні ЦВК і участковых камісій — вельмі вялікая, гэта і выклікае нараканні. Калі б усе выканалі рэкамендацыі АБСЕ так, як Цэнтрыбаркам, «адзнакі» былі б бліскучымі! — не без уменшкі адзначае кіраўнік ЦВК.

Таму на арганізацыю чарговай палітычнай кампаніі галоўны выбаркам робіць вялікі стаўкі: прэрагатыва жа ім.

— Мяркую, што прэзідэнцкая кампанія прайдзе больш дэмакратычна ў параўнанні з нядаўнямі мясцовымі. Таму што большасцю значных працэдураў, прынамсі, на першым этапе, будзе займацца менавіта ЦВК: рэгістрацыя ініцыятыўных груп, рэгуляваннем працэсу вылучэння кандыдатаў, іх рэгістрацыя. Нам не трэба будзе нікога папраўляць, — канстатуе Л. Ярамоўна. — Акрамя таго, упершыню на гэтых выбарах узаконены інстытут

члена ЦВК з правам дарадчага галасу. Кандыдаты пасля рэгістрацыі змогуць прызначыць свайго прадстаўніка ў склад Цэнтрыбаркама. Гэта будзе садзейнічаць дадатковай абароне правоў кандыдатаў у прэзідэнты. Галоўнае, каб у нашай краіне была дастаткова колькасць палітыкаў, здольных вылучыцца, — хацелася б, каб у выбарчыку на насамрэч быў выбар, рэальная альтэрнатыва.

— **Прынамсі, такі намер ёсць у многіх палітыкаў, у тым ліку апазіцыйных. Як вам падаецца, у выбарчых біюлетэнах будзе гэта ж шмат пазіцый?**
— Каб патрапіць у біюлетэн, трэба сабраць больш за 100 тыс. подпісаў. Паверце, мы ведаем, як нялёгка гэта зрабіць, ды і апазіцыя таксама. Сярод беларусаў не так шмат ахвотнікаў ставіць свае подпісы за вылучэнне таго ці іншага кандыдата... Заявы пра ўдзел у выбарах — гэта палітычнае дзеянне, людзі спрабуюць засяцяцца. Не думаю, што прэзідэнцкае ў біюлетэнах будзе шмат. Ды і практыка папярэдніх выбарчых кампаній не наводзіць на такія думкі: у 2001 годзе было тры кандыдаты, на апошніх выбарах — чатыры. Спадзяемся, што на наступных будзе не менш за чатыры асобы.

— **Ці бачыце вы перспектывы жорсткай канкурэнтнай барацьбы, спаробніцтва?**
— Пакуль не.
— **А больш прыкметнай агітацыі, чым раней? Усё ж будучы**

дадатковыя грошы на раскрутку, апроч бюджэтных...

— Так, у дадатак да прыблізна 80 млн рублёў (2300 базавых велічынь), якія даць дзяржава, можна будзе скарыстаць яшчэ каля 105 млн рублёў з асабістага фонду (да 3000 базавых велічынь). Аднак агітацыя залежыць не толькі і не столькі ад фінансаў, колькі ад жадання і магчымасцяў самога кандыдата, яго ўмення весці палеміку, наогул выступаць. Усім жа даецца права бясплатна звярнуцца да выбарчыку па радыё і тэлебачанні: можна кожнае сваё перадавыбарнае выступленне зрабіць яркім і запамінальным, а можна адно і тое ж пракатаць тройчы. Тут ужо хто як паставіцца. Усё залежыць ад таго, ці будзе кандыдату што сказаць, што прад'явіць народу. Насамрэч магчымасцяў значна больш, чым гэта прадугледжана законам. Многія газеты выдаюць дапамагаючыя кандыдатам — гэта ж ніхто не ўлічвае. А агітацыя інфармацыйна прастора з Расіей... З'яўленне кандыдатаў у тым мас-медыя таксама дадаткова ўлічанае магчымасць прапіраўца.

— **Дарчы, пра палітычныя адносіны з нашай суседкай: як усё гэтыя канфрантацыі — ці то па мільённых пытаннях, ці то па газавых — могуць палівацца на перадавыбарнай настрой Беларусі, на якую?**
— Палітычныя падзеі, натуральна, будуць уплываць, аднак у вельмі кароткай перспектыве: сёння людзі

адчуваюць адно, заўтра — другое, пасляўтра — трэцяе... А ў плане яўкі — любое ускладненне сітуацыі хутчэй прыводзіць да яе павелічэння: народ будзе адчуваць сваю даўжыню да палітычных працэсаў, будзе кроўна зацікаўлены ў іх. Мы разлічваем, што на чарговыя выбары прэзідэнта прыйдзе не менш за 80% — для гэтага нават асабліва старацца не давядзецца.

Нізкі старт
Мы ведаем толькі краіні тэрмін старту прэзідэнцкай кампаніі, аднак не выключана, што гэта адбудзецца хутчэй. Значна хутчэй, чым мы можам здагадавацца.

— **Якая верагоднасць таго, што прэзідэнцкія выбары адбудуцца ўжо сёлета? Ці не звязана пазачарговая парламенцкая сесія з прызначэннем даты важнай электаральнай падзеі?**
— Я не хацела б гэта абмяркоўваць, бо любая заява з майго боку будзе разглядацца як пачатак выбарчай кампаніі, — пераканана старшыня Цэнтральнай камісіі. — Думаю, што толькі перыяд для выбараў удалы, апроч летняга. Гэта сапраўды «мёртвы» палітычны сезон, як і святочны час (Маігод, Каляды). Паводле нашага менталітэту і міжнародных тэндэнцый — прынамсі, у краінах з такім жа кліматам, які у нас, — найбольш спрыяльнымі перыядамі лічацца позняя восень і ранняя вясна: кнацка, канец лістапада ды пачатак сакавіка.

— **Наколькі гатовы Цэнтры-**

баркам да хуткага старту?

— ЦВК да выбараў гатовы заўжды. Падрыхтаваны каштарыс, ён распрацоўваўся яшчэ летась, калі і запыталіся грошы на выбары — каля 37 млрд рублёў (зразумела, гэта не выключана яго карэктывак з улікам сучасных эканамічных рэалій). Практычна гатовыя інструкцыі для участковых камісій, формы дакументаў. Цяпер наша юрыдычная група працуе над стварэннем кіраўніцтва для тэрытарыяльных выбаркамаў. Вядома ж, шмат дакументаў у распрацоўцы, аднак самі складаныя будзе выдаць, той, што прысвечаны парадку ўтварэння асабістых фінансавых фондаў кандыдатаў і расходавання сродкаў з іх. Проста таму, што практыкі дагэту не было. Над імі працуюць у штатным рэжыме, аднак пры неабходнасці — калі б абставіны змусілі праводзіць выбары тэрмінова — усю работу можна будзе выканаць у найкарцейшы тэрмін. Пакуль жа абстаноўка неперадвыбарная: лета апраўдае сваё прызначэнне «мёртвага» палітычнага сезону, арганізатары выбараў могуць спакойна аддчынацца.

У чарговыя працоўны аддчынаць сёння выпраўляюцца і сама кіраўніцтва ЦВК. Паедзе «як заўжды, на туды» ў Калінінград, дзе знаходзіцца яе альма-матэр, дзе прайшлі ўсюляты студэнцкія гады, — раслабіцца і аднавіць сілы на Балтыйскім узбярэжжы. Робата ж чакае вельмі і вельмі напружаная...

Ала МАЧАЛАВА.

ПРАМАЯ ЛІНІЯ ЛЕПШ ПАДРЫХТУЕШСЯ — ДАЎЖЭЙ ПАЖЫВЕШ

Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАЎКО

НІХТО не памірае ад старасці. Паміраюць ад хвароб, ад тых выражэных у сталых людзей атрафічных або дыстрафічных працэсаў, якія развіваюцца з гадамі. Найчасцей развіваюцца, як вядома, сардэчна-судзінствыя або лёгачныя недастатковасці. Проста ў адных людзей хутчэй і мацней працягваюцца адно, у другіх другое. Бывае, і так, што чалавек да апошняга дня — бадзёр і актыўны, але прычына яго смерці ўсё адно будзе хваціца там, дзе штосці зніслася ды аслабела.



залежыць вельмі многае, у тым ліку падаўжэнне ўласнага жыцця на 10 і болей гадоў. Правільны лад жыцця дазваляе адсуць на больш позні час такія хваробы, як інфаркт, ісулг, пнеўманія і рак лёгкага — асноўны прычыны скарачэння жыцця нашых грамадзян. Па пералічаных хваробах зразумела, што галоўнае тут — здаровыя сасуды. А здаровыя сасуды — гэта нармальнае харчаванне, дыханне, фізічная актыўнасць і адносна спакойнае жыццё. Стрэсаў, вядома, не пазбегнуць, але трэба вучыцца рэагаваць на іх: хутка адпускаць дрэнную сітуацыю. Не насіць адмоўныя эмоцыі ў сабе. Фізічна актыўнасць не азначае корпанне на градах у статычнай позе. Маюцца на ўвазе спецыяльныя практыкаванні на ўсе групы м'яшцаў, абавязковае іх расцягванне. Асабліва важны будучы і практыкаванні для пазваночніка. Нагрузка на ўсе нашы суставы заўсёды павінна быць раўнамернай.

Гэрыятыры займаецца людзьмі ва ўзросце пасля 65 гадоў. З гэтым узростам у нашай краіне звязаны дзве вялікія праблемы. Частка насельніцтва проста не дажывае да гэтага ўзросту, а тая, што дажывае, пакутуе ад незлічонай колькасці хранічных хвароб, так што не выпадае назваць сваю старасць радасцю. Гэрыятры тлумачаць такі стан спраў тым, што сталае насельніцтва не ўлічыла калісьці адну простую рэч: здаровы лад жыцця — не фармальнасць, не пустыя словы. Да старасці трэба рыхтавацца ў маладыя гады! Чалавек павінен усведамляць, што ад яго паводзінаў, звычак

руйску. Яны вельмі заняты і не могуць адравацца ад працы.

— Папрасіце аб дапамозе дзяцей або сацыяльнага работніка, каб вас падвезлі ў Магілёўскую абласную бальніцу. Там вас пакадуць у неўралагічнае аддзяленне і выставяць дакладны дыягназ. Завочна прызначаць такія сур'ёзныя, моцныя прэпараты, падбіраць іх трэба з улікам вашай астмы і кардыястымулятара. Пакуль можаце прымаць наатрапіл, пірацетам, фезам...

— **Можна вы параіце мне якія-небудзь практыкаванні?**

— Ніякімі практыкавацямі тут не дапаможам. Неабходна абследаць галаву, паглядзець, ці няма змен у асудках. Можна быць, які лямкія... Адзінае, што могуць пакуль рэкамендаваць — піць разведзенае настойку жытняноў.

— **Вілейскі раён, Марыя Пятроўна. 75 гадоў. Бывае, рапраца з'яўляюцца нейкія страхі. Быццам, і не здарылася нічога...**

— Добра было б у перыяд такога страху памерцаць піль і цск. Бываюць такія сімптамы, аднаўляюцца крызы. Гэта сваёсабылі збой у нервовай сістэме, падчас якога ідзе выхад адраналіну. Чалавек пры гэтым адчувае страх. У такіх выпадках прызначаюцца прэпараты, якія нармалізуюць гэтыя працэсы. Звярніце ўвагу яшчэ на тое, ці няма якога-небудзь фактара, які запужае страх, — можа, мяняецца надвор'е, становіцца больш цёпла ці вы чуюце рэзкі гул...

— **Здаецца, практыка жыццё і нічога такога не было.**

— Такія неурозы бываюць у многіх людзей і ў любым узросце — і ў падлеткавым, і пазней, на працягу жыцця. Бывае, што чалавек перанёс нейкі стрэс, і застаўся такі «хвост».

— **Але гэта не небяспечнае?**

— Не. Нават заўважаю такая цікавая рэч: людзі з такімі неуроз-

замі жывуць на 7-8 гадоў даўжэй, чым людзі без такіх неурозаў. Як правіла, размова ідзе пра дысбаланс у нервовай сістэме. Добра было б сказаць пра гэта тэрапеўту, які прызначыў бы вам адпаведныя прэпараты. Яны дапамагаюць на працягу 1-3 месяцаў нармалізаваць стан. А пакуль варта паліваць гэтае галоўнае, сардэчна-лічыннае, заліце гатаванай вадою і прымаць гэту сумесь разы 3-4 на дзень. І абавязкова аддчынаць цыск і пільс.

— **Брэсцкая вобласць, Кацярына Міхайлаўна. 34 гады. 3 каліта студзеня — кровацязненне. Ні гарманальнае лячэнне, ні выскрабленне, ні травы, прыпасаны ўрачом, не дапамагала. Сп'яняеш лячэнне — аднаўляюцца праблема. Рабіла і ультрагук, і на анкалогію правяралася. Усё добра. Адзіны дыягназ, які выдалі, — дысфункцыя чэчлікаў, але ж гэта не можа быць звязана з кровацязненнем... Не зразумела, на фоне чаго ў мяне можа быць... Падкажыце, дзе ў Мінску можна пракасультавацца?**

— Можна звярнуцца ў Рэспубліканскі цэнтр медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння (тэлефон рэгістрацыі — 267 65 10), у Прафесарска-выкладчыцкай кансультацыйна-дыягнастычнага цэнтру (рэгістрацыя — 265 06 25), які працуе на базе цэнтру бальнеалячэння, у Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр «Маці і дзіця» (рэгістрацыя — 288 96 26). Стунасць у тым, што калі ў вас маюць месца эндарынычны збой, то лячэнне павінна быць працяглым. Піць прэпараты, магчыма, трэба не адзін год. Вельмі важна, які ў вас акушэрскі анамнез, што ў вас мае бочы. Так што нялішне ў вашым выпадку паказацца некалькім спецыялістам і абавязкова ўзяць на кансультацыю ўсе вашы даследаванні.

(Працяг будзе.)

ВЫБАРЫ ў Польшчы ХАРЫЗМАЙ СЫТЫ НЕ БУДЗЕШ

Спікер польскага парламенту, вынаўца абавязку прэзідэнта Польшчы Браніслаў Камароўскі перамоў у другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Першы тур адбыўся 20 ліпеня і не выявіў безумоўнага пераможцы. Палікам давялося зноў ісці на выбарчыя участкі.

У другім туры барацьба прэзідэнтаў за вышышню ў дзяржаве пасад у асноўным вялася за галасы самага маладога ўдзельніка прэзідэнцкай гонкі (ён у першым туры заняў трэцяе месца) — 36-гадовага лідэра Саюза дэмакратычных левых сіл Жэжэжа Неперальскага. Абодва штабы кандыдатаў спрабавалі перацягнуць яго на свой бок, але той адмовіўся ўдзельнічаць у палітычных гульнях. Маўляў, палкі — разумныя народ і здольныя самастойна зрабіць правільны выбар. І яны зрабілі яго на карысць Камароўскага — кандыдата ад партыі «Грамадзянскай платформы». Хоць той, на погляд многіх польскіх палітолагаў і аналітыкаў, далёка не харызматычная асоба, здольная палымнымі словам ярака і перакананымі прамовы запаліць паўцы электарату, схільны логікай сваіх разважанняў галасавала за яго праграму. Аднак выбарчыя, няхай і пры невялікай перавазе, вырашылі ў складанай для краіны час, калі яшчэ балюча адчуваюцца наступствы эканамічнага крызісу, вялікай паводкі,

прагаласавала за Камароўскага. І гэта пры тым, што Камароўскі прапаноўвае ўрзаць дзяржаўныя выдаткі і пачаць падрыхтоўку да пераходу на еўра, які перажывае сёння не лепшыя часы. Насуперак яму лідар правай партыі «Закона і справядлівасць» Яраслаў Качыньскі, родны брат прэзідэнта Леха Качыньскага, які 10 красавіка загінуў у авіякатастрофе пад Смаленскам, выступіў за захаванне дзяржаўных выдаткаў на бальным узроўні, заклікаў урад не спяшацца з уводам адзінай еўрапейскай валюты. Ёсць яшчэ некалькі адрозненняў у падыходах кандыдатаў да будучыні краіны, але яны ўсё ж не радыкальныя. Магчыма, таму і галасы выбарчыку падзяліліся амаль напалову.

На побывавым узроўні асоба Камароўскага, здаецца, больш прывабляе для шырокай колаў палкаў. Ён выдатны сем'янін, мае плячэра дзцяў. Значыць, будзе падтрымліваць векавыя каштоўнасці і традыцыі палкаў. А Качыньскі — перакананы халасцак. На людзях у час прэзідэнцкай гонкі з'яўляўся пераважна ў суправаджэнні пляменніцы, дачкі загінулага Леха Качыньскага, і яго малалетняй унучкі. У актыве Камароўскага, гісторыка па аджукцы, і яго былы ўдзел у барацьбе з камуністычным рэжымам, калі ён быў аднойчы арыштаваны

і месяц правёў за кратамі за дзейнасць у абарону грамадзянскіх правоў тагачасных жыхароў Польшчы. Ва ўрадзе Жэжы Бузэка ён займаў пасаду міністра абароны. Праграму Камароўскага падтрымаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, а таксама многія дзцякі культуры і мастацтваў, прадстаўнікі дзелавых колаў, усё тая, што звязана з прыходам Камароўскага далейшыя актывізацыі дзейнасці па еўрапейскай, калі можна так сказаць, краіны. За Качыньскага ў асноўным прагаласавалі прадстаўнікі кансерватыўных слаёў насельніцтва. І ён ён ацяў у выпадку абрання працягнуць далей справу брата. Яны паверылі, але не большасць выбарчыку.

Варта адзначыць, што, нягледзячы на часам моцную крытыку з абдух бакоў, у цэлым другі тур прайшоў цывільсавана, спакойна, без скандалаў і гучных абвінавачванняў, абнарадавання загады назапашана на супернік кампрамату. Качыньскі яшчэ учора прызнаў сваё паражэнне і павіншаваў Камароўскага з перамогай. І адразу распачаў падрыхтоўку да рованшў, якім павінны, на думку яго прыхільнікаў у партыі, стаць будучыя парламенцкія і выбары ў мясцовыя органы ўлады. А сама краіна зараз будзе чакаць інаўгурацыі. Яе дату хутка аб'яваць.

Левані ЛАХМАНЕНКА.

Віншум СУРАН Вольгу Генадзьеўну з днём нараджэння. Жадаем здароўя, добра, кахання, самайнага дабрабыту, поспехаў у вучобе, узаемапавагі, шчасця, радасці.

Родныя.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «РАПС» 16 июля 2010 года СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РАПС», расположенного по адресу: Минская обл., Минский район, 223014, д. Крупица.

Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский район, д. Крупица, ул. Садовая, д. 20, административное здание ОАО «Рэпс», первый этаж, актовый зал.

- Повестка дня собрания:**
1. О совершении народной сделки с ОАО «Белгазпромбанк».
2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 6 месяцев 2010 года.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: Минская обл., Минский район, д. Крупица, ул. Садовая, 20, ОАО «Рэпс» (бухгалтерия) с 9 по 15 июля 2010 года (время работы с 14.00 до 16.00) либо 16 июля 2010 г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 16 июля 2010 г. в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 01 июля 2010 года.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность!

Справки по тел. 8 (017) 5069414, 8 (017) 5069341.

АБЛЎ БЕНЗИНАМ, АЛЕ...
П'яны беспрацоўны з в. Каян-Гарадок прайшоў да сваёй былой сужыцкай і в. Сасноўка і пачаў пагражаць ёй. Затым абліў жанчыну бензінам, але не падлігаў.
Лунінецкія міліцыянеры расследуюць сітуацыю.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Якое Купалле БЕЗ ВОГНІШЧА?

ДЛЯ беларусаў Купалле заўсёды было самым любімым народным святам, празізаным раматызмам, а легенды, звязаныя з Купаллем, сталі здабыткам нашай культуры.

Кімінацый святая было вогнішча, і, бадай, толькі гэты агонь звязваў нас з продкамі, мінулымі чамі, бо як Купалле адзначалася стагоддзі назад, можна толькі здагадавацца.

Некалькі гадоў таму купальскія агні гарэлі наўкол Баранавічў ды ў горадзе людзі збіраліся адначыць Купалле каля возера Свяцілаўскага. Але гэта ўсё ў мінулым.

Не гарэла Купалле ў 2009 годзе, не будзе яго і сёлета.

Цяпер месцы, дзе збіраецца шмат народу, павінны быць агароджаныя, і людзі абавязаныя праходзіць праз кантрольна-прапускныя пункты, на якіх неабходна выкарстоўваць металашукальнікі. Але ў мясцовай ўладзе няма магчымасці забяспечыць бяспеку людзей...

Цікавы момант. Буінны масавыя гуляні ў Баранавічў раёне вечарам 6 ліпеня ўсё ж адбудуцца. Напрыклад, у г.п. Гарадзішча, пас. Жамчужным, в. Лясная Купалле адзначалася будзе, але без вогнішчаў. Толькі якое Купалле без Агно?

Значыць, людзям у гэты вечар збірацца можна, і металашукальнікі не патрэбныя, а усё ўліраецца ў купальскі агонь. Нама логікі.

Вос ў Лядовым палацы праходзіла вясёлка-кірмаш тавару з Індыі. Тысячы людзей на працягу дзясці дзён тупіліся каля прылаўкаў, і ніхто іх не прапускіў праз металашукальнікі. Разбіваюцца авіяляінеры, на дарогах у аўтавазныя людзі гінуць тысячамі, топцаў у вадамах, але жыццё працягваецца: лятоць самалёты, бегаюць аўтамашыны, і ў спякту людзі лезуць у ваду...

У Лтве Купалле адзначае ўся краіна — яно з'яўляецца афіцыйным нацыянальным святам. У ноч на 22 чэрвеня ў Лтве гарачы вогнішчы, бо Купалле падпарадкоўваецца законам прыроды, і яго адзначалі, калі ноч была самай кароткай. Не хацу апісваць усе прыкметы купальскай ночы, бо ў нас Купалле чамусці прыпадае на ноч з 6 на 7 ліпеня. Хто гэтак святя прыліплі да старога стылю, калі ноч ужо павялічылася на 15 хвілін — невядома.

Але тым не меней Купалле — гэта наша народнае

Традыцыйны погляд

святая, і яно павінна ў памяці народа застацца. А перанесці яго можна ў любы момант.
На сёння Купалле бадай што адзінае ярка выражанае народнае святая, якое засталася ў беларусаў. Але лепш спласхачаць тых, хто непасрэдна праводзіць Купалле.

Патэлефанавай дырэктару арганізацыіна-метадычнага цэнтру аддзела культуры Баранавіцкага раёна Таццяне ЕУМЯНЬКОВАЙ.

— Таццяна Фёдаруна, сёлета Купалле па раёне адзначаць будзе?

— **Мы да яго рыхтуемся, і там, дзе Купалле прайдзе, будучы арганізаваныя тэатральныя прадстаўленні, гульні і забавы. Перад людзьмі выступяць народныя калектывы.**

— Успыхнуць вогнішчы ў ночы...
— **Не, вогнішчаў не будзе.**
— Але якое Купалле без агню?
— **Не да нас пытанне. Паліць вогнішчы забаранілі, і вам трэба звязацца з Юрыем Гуляевым, бо ён куйрыру наш раён.**

Патэлефанавай у мясцовае аддзяленне МНС, але Юрый Гуляеў даў мне тэлефон свайго падначаленага, які заявіў:

— **Нічога канкрэтнага сказаць не могу. Вам трэба выйсці на экалагаў, яны ў курсе праблемы.**

А вось што скажа намеснік начальніка інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя горада і раёна Алег ЗАГУРСКІ.

— Ніхто не забараняў паліць вогнішчы на Купалле. Мы толькі супраць таго, каб агні гарэлі ў населеных пунктах і каб кідалі ў агонь аўтапакрэшкі, бо яны наносць вялікую шкоду атмасферы. Неабходна за межамі населенага пункта зрабіць пастаянную пляцоўку для вогнішча. А тое, што не будзе Купалля ў Баранавічў, то гэта раэцане гарышканам.

Як бачым, праблема створана штучна, Купалле заўсёды палілі за вёскамі, і апошняе слова тут за мясцовай ўладай, якая павінна вызначыцца з месцам для Купалля.

Калі чыноўнікі — частка народа, то абавязаны быць з народам. У нас ёсць свая культура, гісторыя... і купальскія агні не павінны згануць.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

АБЛЎ БЕНЗИНАМ, АЛЕ...

П'яны беспрацоўны з в. Каян-Гарадок прайшоў да сваёй былой сужыцкай і в. Сасноўка і пачаў пагражаць ёй. Затым абліў жанчыну бензінам, але не падлігаў.
Лунінецкія міліцыянеры расследуюць сітуацыю.
Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Кірмаш

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ ПРАДАЕЦА
□ Масквіч 2141» 1991 г.в. Добры стан + 2 змінныя колы. 700 у.е.
Тэл. 8 029 5817206 МТС.
□ Бульбакалпалка конная. Тэл. 8 01717 35 8 64.
□ А/м «Гольф» 1996 г.в.; 1,8 мана. Цёмна-сіні, падагрэў сядзенняў, г/у, карэктар фарай. Добры стан. 4150 у.а.
Тэл. 8 0223628495.
□ Іневаліднае калыска з эл. прывадам. Тэл. 8 0177 79 78 71, 8 029 950 81 36.
□ З/часткі да «УАЗ-3303», а/шыны, карданы, масты, КПП, рысоры. Тэл. Velkom 1069151.

Тэл. 8 029 922 15

Ёаць нагода!

СЁННЯ — СУСВЕТНЫ ДЗЕНЬ ПАЦАЛУНКА

Як з'явіўся пацалунка? Большасць дасведчаных людзей сцвярджае, што аўтарства першага пацалунку не ўстаноўлена. Ён не быў вынайздыны электрычнасцю ці тэлефон. Ён не быў названы ў гонар чалавека, які ўпершыню сціснуў свае вусны і адразу ж расціснуў іх з характэрным гукам, пакінуўшы на шчочцы сямброўкі мокрэ адбітак. Увогуле, не мае значэння, адкуль уз'ялося гэтае слова, куды больш цікава — чаму з'явілася само гэтае дзеянне, якое слова азначае. На гэты конт антрапалагі, гісторыкі і філосафы пакуль не сшыліся ў меркаваннях. Тэорый існуе вялікая колькасць.

Чаму людзі цалуюцца? Таму, што гэта прывіта культуры. Амаль ва ўсім свеце людзі, патрапіўшы ў романтичную сітуацыю, адчуваюць неўсвядомленую неабходнасць цалавацца. Такое адчуванне, што прадстаўнікі супрацьлеглага полу проста запраграмаваны на пацалунка і толькі таго і чакаюць. Прычым гэтая «праграма» працуе з дня ў дзень: людзі бачаць акцёраў, якія цалуюцца на экране тэлевізараў (у кіно і рэкламе), ім расказваюць, што іх сябры, знаёмыя цалаваліся са сваімі каханымі, яны бачаць парачкі, якія цалуюцца ў грамадскіх месцах. У выніку, у вядомых сітуацыях пацалунка прымаецца як абавязковы іх складальны. Таму і ў романтичных абставінах у дзеянне ўступае падсвядомы стэрэатып — трэба цалавацца, незалежна да сапраўднага хадання ці нехадання партнёраў.

Цікавыя факты: амерыканец А. Вольфрам з Мінесоты 15 верасня 1990 года падчас фестывялю, які праходзіў у яго штаце, за 8 гадзін пацалаваў 8001 чалавека. У яго атрымаўся пацалаваць кожнага новага чалавека за 3,6 секунды.

Першы пацалунка на экране: паміж Мэй Ірвін і Джонам С. Рае ў 30-секундным роліку Томаса Эдысона пад назвай «Пацалунка» (1896). Самы насчынаны пацалункамі фільм — «Дон Жуан»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

(1926, кампанія «Уорнэр Бразерс»). У ім налічылі 191 пацалунка. Самы доўгі пацалунка ў гісторыі кіно — Рэдхус Тумі і Джэйн Ваймен цалаваліся на працягу 185 секунд у фільме «Ты цяпер у арміі» («You're in the Army Now», 1940 год), што складае 4 працэнты ўсёй працягласці кінастужкі.

Увогуле, даследчыкі неаднаразова сцвярджалі, што пацалунка карысны для здароўя. Той, хто больш цалуецца, даўжэй жыве.


Пацалункі здымаюць стрэс, дэпрэсіўны стан, фрустрацыі і страхі. Яны з'яўляюцца прычынай выкіду ў кроў адрэналіну, што спрыяе узняццю тонуся, і эндарфінаў, так званых «гармонаў шчасця», якія не толькі павышаюць настроі, але і надаюць чалавеку адчуванне лёгкасці і бадзёрасці.

Акрамя таго, пацалункі распрацоўваюць лёгкія: калі ў звычайным стане чалавек робіць каля 20 ўдыхаў у хвіліну, то падчас цалавання іх колькасць можа павялічыцца да 60. Пацалункі пераходзяць у твёрдзіну маршчынаў, наколькі падчас гэтага прыёмнага працэсу задзейнічана звыш 30 мышцаў твару (але пацалунка павінен быць САПРАУДНЫМ, а не умоўны «чмок»). Той, хто хоча пахудзець, можа дапоўніць пацалункамі фізікультуру і быць адным з тых, хто пацалунка — мінус 12 калорый.

Падрыхтавала Інга МІНДАЛЁВА.

Па гарызанталі: 1. «Пад ...-песню пявучых гусларных струн \ \ Для ўсіх папараць-кветка ўзыходзіць». 3. Пазмы Яні Купалы «Курган». 4. Вадкасць, ачышчальная ролі якой асабліва праўляецца на Купалле і ў Чысты Часвер. 8. Сяродзіна ночы. Менавіта ў гэты час, згодна з народнымі паданнямі, заціпае папараць-кветка. 9. ... або човен. На Беларусі з гэтым срэдак пераправы, як і з папараць-кветкай, звязаныя паданні пра схавааныя скарбы. 10. «На ...» Верш Яні Купалы. («На ... на святое \ \ Рві, матуля, зелле тое»). 15. Дзе ...плача, там жывая скача (прык.). 16. «Асобны», які з'яўляецца ў начны час у старажытных замках, на ростанях. 17. Сон... Міфічная купальская расліна, з дапамогай якой чараўнікі маглі пасылаць сон на ўсё жыццё. 20. Як ... плача, маткі сэрца з жалю скача (прык.). 21. Чарада пералётных птушак: на Беларусі лічылася, што той, хто першы ўбачыў і... будзе шчаслівы на працягу года. 22. Каштоўны камень закаханых. 23. Від мастацтва, без якога не абыходзіцца ніводнае свята Купалля. 24. З'ява прыроды. На Палесці ўжывалі пачварных, пузатым чалавекам з доўгімі вусамі. 25. Від папараці: сустракаецца па ўсёй Беларусі. 28. Павучанне, настаўленне. 33. Дзямічанная міфічная істота, якая, паводле ўяўленняў беларусаў, на Купалле адбірае лекавую сілу зёлкаў, робіць заломы ў жыцце, высьтоміла малако ў кароў. 35. Дрэва, з галінак якога дзяўчаты спляталі вянікі, упрыгожвалі іх кветкамі, і пускалі на Купалле на ваду. 36. Купальскі ... Добры дух, які ходзіць і збірае купальскія кветкі, ад якіх кошык яго гарыць як жар. 37. «Дзе папараць-кветка агнём залатым \ \ Закрэсліць зямню ўсе ...». 3. Верша Васіля Зуёнка «Купальская ноч ля возе-ра». 38. ... або байдарка: лёгкая лодка.

Па вертыкалі: 2. Напой. У міфалогіі адзін з сімвалаў урадлівасці, які ў беларускіх песнях згадваецца разам з мёдам. 3. «Купаліна, купаліна, \ \ Шчэмная...». 4. Язычнікі бог жыццялагадулі і ўрадлівасці: вельмі шанаваліся на Беларусі. 5. Духавы народны музычны інструмент, вядомы на Беларусі з XVI стагоддзя. 6. «Гарачы дзень!» Эх, ... \ \». 3 пазмы Якуба Коласа «Новая зямля». 7. Прышла ... — ужо часу няма; прыйшло лета — бярыце за тое, то за гэта» (прык.). 11. Ніжняя паверхня ў печы. 12. Расліна, пучкі якой кідалі ў купальскі агонь са словамі: «Зарадзі, ...». 13. Назва ў некаторых кутках Беларусі русалак, якія на Купалле выходзяць з вады і гушкаюцца на галінках бяроз. 14. Абгарэлае палена. На Купалле кідалі ў ваду, каб лён быў высокі. 18. Свята беларускага народнага календара (12-га ліпеня), якое з'яўляецца Купалле. «Святы... — жыта ядро» (прык.). 19. «Чуць толькі купальскае ... \ \ Набліжыцца з ночкай сваёй». 3. Верша Яні Купалы «Заклятая кветка». 24. Дно з улюбёных дрэў беларусаў, аплетва ў песнях, узываліся ў паданнях. 26. Які ... так і плод (прык.). 27. Герой вядомай песні, які паспяваў і касіць, і зачароўваў дзяўчыну. 29. Лекавая трава: сабраная на Купалле, яны, паводле павер'яў, маюць асаблівае гаючую сілу. 30. Дзеўка на пары — ... на двары (прык.). 31. ... садзіць — жыццё харашыць (прык.). 32. Здобнае гаварыць: гэты дар толькі на Купалле, згодна з міфам і паданнямі, атрымліваецца дрэвы. 34. Багіня вясны.



якога не абыходзіцца ніводнае свята Купалля. 24. З'ява прыроды. На Палесці ўжывалі пачварных, пузатым чалавекам з доўгімі вусамі. 25. Від папараці: сустракаецца па ўсёй Беларусі. 28. Павучанне, настаўленне. 33. Дзямічанная міфічная істота, якая, паводле ўяўленняў беларусаў, на Купалле адбірае лекавую сілу зёлкаў, робіць заломы ў жыцце, высьтоміла малако ў кароў. 35. Дрэва, з галінак якога дзяўчаты спляталі вянікі, упрыгожвалі іх кветкамі, і пускалі на Купалле на ваду. 36. Купальскі ... Добры дух, які ходзіць і збірае купальскія кветкі, ад якіх кошык яго гарыць як жар. 37. «Дзе папараць-кветка агнём залатым \ \ Закрэсліць зямню ўсе ...». 3. Верша Васіля Зуёнка «Купальская ноч ля возе-ра». 38. ... або байдарка: лёгкая лодка.

Па вертыкалі: 2. Напой. У міфалогіі адзін з сімвалаў урадлівасці, які ў беларускіх песнях згадваецца разам з мёдам. 3. «Купаліна, купаліна, \ \ Шчэмная...». 4. Язычнікі бог жыццялагадулі і ўрадлівасці: вельмі шанаваліся на Беларусі. 5. Духавы народны музычны інструмент, вядомы на Беларусі з XVI стагоддзя. 6. «Гарачы дзень!» Эх, ... \ \». 3 пазмы Якуба Коласа «Новая зямля». 7. Прышла ... — ужо часу няма; прыйшло лета — бярыце за тое, то за гэта» (прык.). 11. Ніжняя паверхня ў печы. 12. Расліна, пучкі якой кідалі ў купальскі агонь са словамі: «Зарадзі, ...». 13. Назва ў некаторых кутках Беларусі русалак, якія на Купалле выходзяць з вады і гушкаюцца на галінках бяроз. 14. Абгарэлае палена. На Купалле кідалі ў ваду, каб лён быў высокі. 18. Свята беларускага народнага календара (12-га ліпеня), якое з'яўляецца Купалле. «Святы... — жыта ядро» (прык.). 19. «Чуць толькі купальскае ... \ \ Набліжыцца з ночкай сваёй». 3. Верша Яні Купалы «Заклятая кветка». 24. Дно з улюбёных дрэў беларусаў, аплетва ў песнях, узываліся ў паданнях. 26. Які ... так і плод (прык.). 27. Герой вядомай песні, які паспяваў і касіць, і зачароўваў дзяўчыну. 29. Лекавая трава: сабраная на Купалле, яны, паводле павер'яў, маюць асаблівае гаючую сілу. 30. Дзеўка на пары — ... на двары (прык.). 31. ... садзіць — жыццё харашыць (прык.). 32. Здобнае гаварыць: гэты дар толькі на Купалле, згодна з міфам і паданнямі, атрымліваецца дрэвы. 34. Багіня вясны.

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

СЁННЯ

Месяц
Апошняя квадра 4 ліпеня.
Месяц у сузор'і Цэльца.

Сонца

Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск — 4.46	21.42	16.56
Віцебск — 4.28	21.40	17.12
Магілёў — 4.36	21.32	16.56
Гомель — 4.42	21.20	16.38
Гродна — 5.03	21.55	16.52
Брэст — 5.13	21.47	16.34

Імяніны
Пр. Софіі, Ульяны, Антона, Арцёма, Георгія, Германа, Дзяніса, Фёдара.
К. Дамінікі, Люцыі, Тэрэзы, Эдварда, Яраполка.



НАДВОР'Е на заўтра

Геомагнітныя ўзрушэнні

Горад	Тэмпература	Сіла ветру
Віцебск	+16...+18°C	21 град.
Гродна	+15...+17°C	18 град.
Мінск	+13...+15°C	15 град.
Магілёў	+15...+17°C	12 град.
Брэст	+18...+21°C	15 град.
Гомель	+18...+20°C	15 град.

Абзначэнні:
— няма прыкметных геомагнітных узрушэнняў
— невялікія геомагнітныя узрушэнні
— слабая геомагнітная буря

...і суседзяў!

Горад	Тэмпература
Варшава	+22...+24°C
Вільнюс	+22...+24°C
Кіев	+24...+26°C
Масква	+28...+31°C
Рыга	+22...+24°C
С-Пецярбург	+32...+34°C

6 ліпеня

1909 год — нарадзіўся (вёска Бараўцы, сёння Баранавіцка раён) Сяргей Іванавіч Грыцавец, пра-слаўлены савецкі лётчык, камандзір знішчальнай авіяцыйнай эскадрылі ў рэспубліканскай Іспаніі, камандзір асобнай авіяцыйнай групы навіейшых знішчальнікаў «I-153» на Халкін-Голе, першы грамадзянін — двойчы Герой Савецкага Саюза.

1439 год — папа Рымскі Яўген IV і візантыйскі імператар Іаан VIII падпісалі фларэнцыйскую ўнію, паводле якой стваралася грэка-каталіцкая (уніяцкая царква). На працягу некалькіх стагоддзяў была вядучай на беларускіх землях.

«Дваціць дзіўных учынкаў можна дараваць хунці, чым адно слова няпраўды».

Джон Лок (1632—1704), англійскі філосаф.

«НЕ ХВАЛЮЙЦЕСЯ, КАБЕТЫ, ШТО ЗАМОКНУЦЬ АГУРКІ...»

Хто каго?

Драбязя, а прыемна: пробны тэст па беларускай мове знаёмца (трэба падкрэсліць — мінчук, з сям'і расіяна) здаў лепш, чым па рускай.

І заслуга ў тым не настаўніцы... Хочь яе ўнёсак, вядома ж, ёсць. Соль у тым, што аднойчы ён сам увававіды ўбачыў ды пераканаўся: калі не хочаш мець непрыемнасцяў, мову карэннага насельніцтва ведаць трэба...

Як тое было? Раскажу.

Аднойчы, значыць, гэны мінчук, вучань сёмага класа, які мову беларускую ў школе праходзіў (пераважна мима), разам са сваімі бацькамі (якія не праходзілі яе увогуле) паехалі ў вёску на ўік-энд. Цягам першага дня, як там і належыць, ставалася і нешта рабілі, надвечоркам жа, разам з дзядзькам, да якога прыхіталі, пайшлі на рыбакі: пры дарозе ля азёрца пасталі, закінулі вудачкі... Бацька — надвор'е псуецца, дожджыч накрывае. Але ж я не бяды, яны гэты прадбачылі: закінулі адпаведную амуцыю. Так што цяпер дасталі...

Не паспелі як след апрагнуць, — грукат на гравіцы за спінамі: павозка нясецца.

— Парасон! Парасон! — заходзіцца крыкам жанчыны.

— Тур-р-р, — ва ўсё горлы равуць мужыкі.

— Это же надо, — стоячы збоку, разважае рыбак-самікласнік, — сразу две беды у людей случились: и поросенок удрал, и тормоза откатили.

Самае ж крўданае — яны з бацькам гэтае бачыць, здаекам спадаючы, а як дапамагчы — не ведаюць: дарога збочвае, канька нясе, нясе напразткі...

А да іх — акурат таксама — дзядзька нясецца.

— У машыну! — камандуе. І па газ.

Толькі ў лесе спыніўся, калі, што называецца, за горла ўзялі: «Да объясните же, что произошло?!».

— Нічога страшнага, — падзякаваў Богу дзядзька, — аглобля, здаецца, зламалася, драбіна адна... Людзі ў парадку.

— А при чем здесь мы?! — не разумелі госці.

— Ну як жа? — здзіўліўся той, — вам же крычали, вас же просили зложить парасон. Конь же з-за яго уплудзіўся. А вы...

Толькі тут да рыбакі дайшло, што ніякага «поросенка» на павозцы проста не было... І што яны ўсё-ткі вінаватыя: нарабілі бяды ездакам.

Ездакі — іх было больш, да таго ж не дужа цвярозых — сто да аднаго маглі нарабіць яе ім. А ўсё з-за чаго? З-за няведання мовы...

Зрэшты, гэта, што называецца, прыказка, казка будзе наперадзе. І на гэты раз пачаць яе хацелася менавіта з таго, што ў чэрвені сёлетагія (паводле прагнозаў) анамальна цёплага лета проста да



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

чорцікаў збрыдзелі дажджы.

Акурат таксама збрыдзела б насіць парасон! Калі б ён — прычым кожны разок — не нагадваў пра тое парася з воза альбо што-колывечы з радкоў, якія нашы чытачы напісалі да дзямка (што ўверсе...).

Паглядзілі на яго? То спадарыня Янчук з вёскі Нагорнае Клецка раёна ў якасці падлісу прапануе канстатацыю фактаў:

Свайго мора мы не маем... Дык калюжын не маем: Дзе ні едзе, дзе ні ідзе, Вешта ў лужу палаяцца.

Чта (канкрэтна...) мела на ўвазе Зяў Пятроўна, ведаць цікава... Як і тое, што «папайшы» — у тую калегу — мы, як піша спадарыня Пахожа з вёскі Абрэб Глыбоцкага раёна, у ёй не сядзім, «склепіўшы ласты»:

Нас узімку зямятала, Напрадвесні — заіпаю. І аўто, нібы маторка, Па дарозе палпыло... Дзеся пад кілема каліна, Яміні ды ходілі... Мы ж — давай хадзіць па плоце. Чым не вынаходзілі?! Чыстая праўда! Бо гэта ж, як паведамаў спадар Гарачоў з вёскі Даўнары Іўеўскага раёна, далёка не ўсё, што мы вынайшлі: Кажуць людзі «цырк на дрэце». Я ж на фотку тую зір, — І ўбачыў: цырк — на плоце... Дый дарога тая — цырк.

Гісторыю яго ўтварэння прапануе, паглядзеўшы на здымак, Раіса Васільева з Гомеля:

Дзеўкі ўскочылі на плот, Ногі ўверх паднялі... З форсам едзе абармот, Наганяе хвалі.

Вы не ведаеце, чым ён можа фарсіць? Тады паслухайце гамільчаніна Міколу Сільчанку, які лічыць, што кіроўца гэтай «амфібіі» мае ці не ўсё, што трэба чалавеку для поўнага шчасця:

«Мерседэсы» і «Рано» Селі б тут даўно На дно! «Масквічу», што цыркачу, І не тое «по плечу»! Бо на плоце, убач, які знічка Заждалася маладзцічка.

Калі прыгледзецца і быць дакладнымі — іх на тым плоце дзве. І чамусьці абедзве ад цуда-«Масквіча» адварнуўшыся — задам...

Мо таму гэта, што не чуюць яны слоў спадара Нефёвіча з Лунінечыны. А ён, між іншым, прызнае:

На Палесці ўсім вядомы Па вясне разліў вады: Бюцця хвалі каля дома, Толькі нам — такой бяды,

Што ганяюць кумільгом... Ганарацца гэтым дужа. Ды затым... «сдацьця ў лужу».

Хочь яно і не ў турму, але ж сядзе ўсё роўна крўдана. І не хочацца. Але ж хто пра гэта думае? Калі хочацца ветру ў вушах ды зайздрослівых позіркаў, калі, як піша спадар Гарачоў, пыха з чалавеча прэ, маўляў:

Не па мне з вадой змагацца, За спідометрам сачыць: Танкі граці не бяцца, Не бацца і ў «Масквічы!»

Грэзі — магчыма. Але ж ёсць нешта куды страшнейшае. Пра яго распавядае спадарыня Чырпынава з Вялішчыны:

Не дасць веры дзед Патап Што на двары ў яго цывілізацыя: Калі ўсё робіцца цяп-ляп, Яно ж парве, парве каналізацыю! На плоце тады ўжо не схаваешся.

Зрэшты, не падумаіце, што нашы чытачы з-за яго, таго паркана, нічога не бачаць... не заўважаюць, так бы мовіць, глабальных праблем. Якраз наадварот!

Надзвычайнае здарэнне: Зноў вулкана вывяржэнне! Так высокая пыл узнёсся, Так ханжлівае нябёсы... Бо дажджык рашае тут — Неаждкадна змыць той бруд. Вос таму ўсё Еўропа І бядуе ад патопаў!

— піша Мікола Старых з Гомеля, падкрэсліваючы тым самым, што і мы не лыкам шытыя, не абы дзе жыём.

На гэтую тэму кароткія развагі спадара Сільчанкі з таго ж самага горада над Кохмам:

Звяршыўшы сонжам вясні Еўрапейскай шоу-песні. «Тры плос два» — казалі «а»,

А далей — ніяк, хочь трэсні... Маладзец зямляк Рыбак, ... Раз на «Еўра...» у нас не дужа, «Масквіна» аддаў за так, Вывязжайце самі з лужы.

Што ж яно і сапраўды, як раіць народная мудрасць, перад мінулым схіляецца галаву, перад будучым закасаеце паўсюды. Бо...

Рэклама паўсюды хай крыкма крычыць: Што ёсцака месца, дзе хочацца жыць! Ды люд штось не рвецца да райскага кута: Шляхі пралягаюць праз гора-пакуту, — канстатуе Валерый Гаўрыш з Пастаўшчыны. І пры гэтым не акцэнтуйце ўвагі на лудзях, што «вясць» на плоце.

Спадар жа Дубовіч з Бярэзіншчыны толькі іх і бачыць, толькі іх і судзіць:

Не хвалюйцеся, кабеты, Што замокнуць агуркі, Будзе лета і налета, Калі будучы... мумькі.

Яны, ну безумоўна ж, розныя (і ёсць, і будуць... Шкада, што не ва ўсё...), таму, у чарговы раз паглядзеўшы на здымак, можна напразткі жаччын (услед за спадаром Федаракам са Скідалі) — прынамсі, не спіаццаца — у ацанках:

Не кажыце «раздзіўбай»... Гэта, людцы, дзед Мазай: Памянаў вясной работу: Дзевяк ён здымае з плота.

Дзе дзеўкі, там і жанкі. І калі іх здымаюць...

Распутачу вам, сябры! Побач з вёскаю — бабры Перакрылі дзесь ваду І зрабілі воль буды: Патапула вулка ўся, Хочь разводзіць карасы...



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА

Што, безумоўна ж, добра было б, але...

Я прызнае спадар Гарачоў з Іўеўшчыны, ніякай рамантыкі. А так — яна ёсць. Ну мяркуюце самі: Раз не вабціць сваёй круцізнай Ні Багамы, ні Турцыя з Грэцыяй, — Пажыві на Палесці вясной!

«Масквічу», што цыркачу, І не тое «по плечу»! Бо на плоце, убач, які знічка Заждалася маладзцічка.

Калі прыгледзецца і быць дакладнымі — іх на тым плоце дзве. І чамусьці абедзве ад цуда-«Масквіча» адварнуўшыся — задам...

Мо таму гэта, што не чуюць яны слоў спадара Нефёвіча з Лунінечыны. А ён, між іншым, прызнае:

На Палесці ўсім вядомы Па вясне разліў вады: Бюцця хвалі каля дома, Толькі нам — такой бяды,

ВЫПІВАЛІ ТРЫ РАЗЫ

Жалобны стол распачынаўся спецыяльнымі рытуальнымі травамі — канонам (сытой) або куццёй. Куццю варылі з граўчых, рысавых, ячынчых прыяных круп на вадзе з дабавленнем мёду. Для падрыхтоўкі канону ў вадзе разводзілі мёд, а затым туды крышталі абаранкі ці якое-небудзь іншае пеліва (сёння часцім выкарыстоўваюць батон). Рытуальную страву пускалі па абодва бакі стала, пачынаючы ад чырвонага кута. Кожны госьць тройчы браў яе з агульнай моські, каштаваў і перадаваў сусяду.

Пасля канону прысутныя тройчы хрысціліся і ціха прамаўлялі: «Дай жа, Божа, нашаму нябожчыку вечны пакой, царства нябеснае, рай светлы. Няхай спачывае ды нас доўга даждзіда!»

У некаторых мясцовасцях стол накрывалі і больш нічога не даносілі, не падавалі. А, напрыклад, у Гомельскай вобласці стравы падавалі паасобку. Адну пададуць — госьці разбярэць і з'ядуць, другую і т.д. Сярод абавязковых страв былі наступныя: боршч з буркоўкі ці калусты, суп з якіх-небудзь кроў, локшына, смажанае мяса ці рыба, піражкі, каша і ўзвар. У старажытнасці колькасць стравы была дакладна вызначаная — сем. Аднак ужо ў мінулым стагоддзі іх маглі падаваць і болей, усе залежала ад зможнасці сямі.

У некаторых мясцінах на стол падавалі паліячню — гарачы пшанічны бульб. Гаспадар трымаў яе ў руках, а кожны госьць павінен быў адламаць сабе кавалак. Хлебам сілкаваўся жыць чалавек, а парай ад яго — душы даўно «радіцеляў». Менавіта таму народны этыкет забараняе ламаць хлеб у паусядзённым жыцці.

Удзельнікі жалобнай трапезы выпівалі тры разы і перакрываўлі чаркі, што сімвалізавала заканчэнне вярчары. Першым з-за стала ўставаў самы стары чалавек, а затым адначасова — усе астатнія. Зноў ціха маліліся, выказалі гаспадарам на развітанне свае спачуванні і ішлі дадому.

• Стол прыбіралі толькі на наступны дзень, лічылі, што ноччу душы памёрлых прыйдуць у госьці і таксама падпісуюцца.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!

У Сочы дрэнна адпачываць. На пляжы толькі верхні пласт людзей загарэе.

У перапоўнены аўтобус уціскаецца п'яны ў дым мужык. Астатнія пасажыры пачынаюць абурцаць:

— Што, няўжо нельга было ў пусты аўтобус сесці?!..

— Людзі, ну не магу я ў пустым! Я ў ім падаю!

Шлях да сэрца галадной студэнткі, як іх дзіўна, ТАКСАМА лямбжыць праз страўнік!

Двое сяброў. Як твая радасць? — Масла трэба памяншаць... Ці ты пра Люську?

Добрая рэч

Дурнаў, ты навошта акаваланг надзеў? — Гэта жонка, каб не змог выпіць!..

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адракувана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вывадецтва Беларускай Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.310. Індэкс 63850. Зак. № 3235. Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12